

Чырвоная Зьмена

№ 227 (1194) АУТОРАН, 30-га верасьня 1930 г.

**ШТОДЗЁННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ**
Орган ЦК ЛКСМБ
Умовы падпіскі:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫЇ:
Менск, вул. Карла Маркса—7-25.
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сэкрэтарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольская 25, тэлеф. № 903.
ГОД ВЫДАЊНЯХ.

Кошт асобнага №—2 кап.

Да ведама Менскіх арганізацый ЛКСМБ і мобілізаваных у Донбас комсамольцаў, якія робяць пасадку ў Менску Пасадка будзе ўтварацца на таварнай станцыі МББ чыгункі

Адпраўка эшалёну а 12 гадз. і 25 хвіл. дня.

МІТЫНГ-ПРОВАДЫ

адбудуцца а 11 гадзіне раніцы на пляцы ля таварнай станцыі Усе комсамольцы, уся працоўная моладзь Менску, вольныя ў гэты час ад працы,—на провады таварышоў, мобілізаваных на штурм прарыву Донбасу!

Ударніцтва--сьцяг пяцігодкі

Дзень ударніна—урачыстасьць бальшавіцкіх тэмпаў работы

3-ці год--бесперапынны, смелы бальшавіцкай будоўлі сустранем сотнямі новых ударных і скрозных брыгад

АЖЫЦЦЯВІМ ЛЁЗУНГ --УВЕСЬ КОМСАМОЛ--УДАРНАЯ БРЫГАДА

Комсомол--першы Ударнік

Лёзунга ЦК УсеКП(б) аб ліквідацыі прарываў, сустрэўшы жывы водгук у масах працоўных, выклікала новую вялікую хвалю удальна актыўнасьці і творчыя ініцыятывы рабочае класа.

Шляхам сацыялістычнага саборніцтва і ударніцтва, праз стварэньне новых соцель ударных і скрозных брыгад, праз вытворчы манэўры і грамадзкі букіёр, намагаючы ўсе сілы рабочае класа дабіцца вялікіх посьпехаў у справе ліквідацыі прарываў.

Пролетарская сустрэча 3 году пяцігодкі азнаменавана новай формай сацыялістычнага саборніцтва—стварэньнем сустрачнага прамфінплану, выдуманата на ініцыятыве рабочых мас.

Сустрэчны прамфінплан—гэта магучы вагар у справе забясьпечаньня выкананьня пляну 3 году, у справе прымяненьня да актыўнага ўдзелу ў сацыялістычным будоўніцтве самых шырокіх мас працоўных.

Сацыялістычнае саборніцтва, гэты сапраўды бальшавіцкі метад работы, выграва рашучае значэньне і ў справе савецкага скажаньня ва-сенняй сябы і ў правядзеньні ўборачнай кампаніі.

Дзень ударніка, які заўтра адзначаецца працоўнымі СССР, зьявіцца днём дэманстрацыі нашых вольнаў—днём урачыстасьці бальшавіцкіх тэмпаў вялікай сацыялістычнай будоўлі.

Пад сьцягам ударніцтва—гэтым магучым рухавіком рабочай ініцыятывы, працоўныя СССР сотнямі і тысячамаі новых, імя 3 году, ударных брыгад, палезьнячарным напружаньнем сваіх сіл, пакавым найвышэйшых ударных тэмпаў работы—сустракаюць трэці год бесперапыннай, смелай, бальшавіцкай будоўлі.

Усесяюзны дзень ударніка зьяўляецца днём усеагульнай мобілізацыі актыўнасьці працоўных на выкананьне вытворчай праграмы, ударнага кварталу—кастрычнік-сьнежэнь і наступнаючага за ім трэцяга году пяцігодкі.

Комсомол—ініцыятар сацсаборніцтва—першы ударнік ператворыць гэты дзень у масавую праверку сваёй дзейнасьці ў напрамку ажыццяўленьня лёзунгу:—увесь комсомол—ударная брыгада.

І-е кастрычніка павінен быць азнаменаваны на фабрыках і заводах, у шаху і агрегатах, на рыштваных будоўлі і ў апаратах устаноў, на колгасных і савгасных палёх, лавінай комсамольскай моладзёжнай ініцыятывы, аформленай у дзесяткі, сотні ударных скрозных і букіёрных брыгад.

Стварэньне хвалі сустрачнага прамфінплану, поўная сацыялістычная кантракцыя, абвешчэньне самай бязлітаснай барацьбы лятуну і прагульшчыку—баявыя лёзунгі фабрычнага сьгоння.

Будзельным хлебным абозам пакрыць Беларусь. Ударнымі тэмпамі разгортваць свае сілы на усім фронце колгасна-вытворчага паходу. Выканаць пляны сьлюсаваньня, асеньняй сябы, сьвінагадоўлі. Упарта ажыццяўляць задачы арганізацыі прарыву аднаа-собніку—беднякоў і сьраднякоў у колгасы з арганізацыяй новых колгасаў, ажыццяўляючы гэтым задачу сацыяльнай калектывізацыі і на аснове не ліквідацыі кулацтва, як класа.

Ніякай літасьці кулаку,—а сьць на яго агеатурі!

Найбольшай мобілізацыяй сіл комсомолу і працоўнай моладзі на выкананьне гэтых задач высковыя арганізацыі павінны адзначыць дзень ударніна.

Днём ударніка сьмяротна ўдарыць на коснасьці, бюрократаў, на дала-копах комсамольскай ініцыятывы, на опартуізму, сьвячын, на прарывах.

ВЫКАНАЕМ



Рапартуем партыі!

Баявому авангарду будаўнікоў сацыялізму—комуністычнай партыі і яе ланіскаму ЦК—шчырае пролетарскае прывітаньне ад рабочых швейнай фабрыкі „Акцябр“ у дзень сьвяткаваньня дня ударніка.

Другі год пяцігодкі прайшоў у нас на фабрыцы пад знакам шырокай мобілізацыі рабочых мас на выкананьне ўсіх гаспадарча-політычных задач. Прамфінплан мы выканалі за верасьня м-ца на 101 проц. Вытворчасць працы ўзьялася за год на 46 проц., сабекошт зьнізілі на 14 проц. Усе гэтыя дасягненьні мы маем дзякуючы бальшавіцкай аднасьці нашых рабочых справе сацыялістычнай будоўлі.

У барацьбе з прарывамі мы праводзілі гайрэйскія тэмпы работы (ліквідацыя студзеньскага і верасьнёўскага прарываў). Мінулы год у нас прайшоў пад знакам барацьбы на два франты як з правым опартуізмам, так і з „левым“ загібамі. У барацьбе з правым опартуізмам мы праводзілі бальшавіцкую нас ойлівасьць. Гэта іскрава сьцьвярджаецца прызнаньнем сваіх права-опартуістычных памылак, якія былі дапушчаны пры складаньні сустрачнага прамфінплану і савечасным іх выпраўленьнем. Мы здолелі мобілізаваць усіх партыйцаў, комсамольцаў і беспартыйных рабочых на барацьбу з адхіленьнямі ад генэральнай лініі партыі, за дэталюную прапрацоўку сустрачнага прамфінплану.

Ва ўсёй нашай рабоце мы шырока разгарнулі метад сацсаборніцтва і ударніцтва.

Усе 100 проц. рабочых нашай фабрыкі адпрацавалі дзень індустрыялізацыі.

На справу калектывізацыі сельскай гаспадаркі наша фабрыка дала на сталую работу ў вёску 11 чалавек. Мы паслалі ў падшафны раён рабочыя брыгады па дапамозе ў правядзеньні калектывізацыі. Дзякуючы правільнаму правядзеньню ў жыцьцё рашэньняў нашай партыі, партыйнай арганізацыі фабрыкі пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б вырасла да 100 чалавек за лік лепшых ударнікаў—старых рабочых.

Мы абяцаем ЦК КП(б)Б, што ў трэці год пяцігодкі мы яшчэ з большым рэвалюцыйным энтузіязмам і энэргіяй накіруем усе свае сілы на выкананьне і перавыкананьне прамфінплану трэцяга году пяцігодкі.

Адамо лепшых ударнікаў нашай фабрыкі на ўзмацненьне савецкага, коопэрацыйнага і гаспадарчага апарату.

Няхай жыцье рабочае класа, якаа пад адзіным кіраўніцтвам ланіскай комуністычнай партыі пераможа цяжкасьці сацбудаўніцтва!

За выкананьне пяцігодкі—ў 4 гады!

Сяргей Ракіта

ДРУГУ-УДАРНІКУ

Тебе мая песьня,
Таварыш і друг,—
Агнём парываньняў сагрэтая.
Табе, мой таварыш,
Я песьню дару—
Запа і імкненьне поэты.
Мы разам з табою
Нясём у грудзёх
Вялікую, палку радасьць:
За тое, што змогу
Бяруць у баех
Рабочага фронту атралы.
Мы разам з табою
Імкненьнем гарым
(Юнацтва пары не ралала),
Мы заўжды будоўлі
Гатовы дар ць
І мускул, і розуму сіла
У нас на заводзе

Натхнёны уздым—
Змаганьне за творчы высць,
Я ведаю, дружа,
Што ты, малады,
У гэтых баех не адасія.
Я тэм лірычных трывог
Пазабыў;
Я песьні й сябе перайначу...
І вось—
Адчуваю да сэрца прымуў
Крыві маладой і гарачай.
Табе мая песьня,
Таварыш і друг,
Агнём парываньняў сагрэтая.
Табе, мой таварыш,
Я песьню дару—
Запа і імкненьне поэты.
Гомель, 27-IX—30 году.

Тэмпы не паслабім

На заводзе „Дрэвапрацоўшчык“ працуе 700 чалавек. Колькасьць рабочых з кожным днём расьце. Зараз завод у напружаным становішчы. Прамфінплан за другую дэкаду (да 20-га верасьня) на леса-пліцы перавыканан на 4,78 проц. на мэблі—на 8,82 проц. Але на заводзе яшчэ вьць шмат недахопаў. Рабочыя выпускаюць вялікую колькасьць дрэннай прадукцыі. Ёсьць і прагульшчыкі.

Ня глядзячы на маючыся недахопы і перашкоды ў працы, рабочыя „Дрэвапрацоўшчыка“ напружваюць усе сілы на перавыкананьне плянаў і абяцаюць тэмпаў не паслабіць!

Ц. В.



Ідзе ў шахты наша раць...

Мы заклімаем таго ганьбою
і вытурым таго мы вон,
хто уцячэ з пазыцый бою
за антрацыт—мільёны тон!

Сёньня а 12-ай гадзіне і 25 хв. дня адпраўляецца другі штурмавы эшалён

Выканайце доўг бальшавікоў-ленінцаў

Наказ комсамольцам, мобілізаваным у Донбас

Донбас — усеасоўная каагара, якая дае 75 проц. усяе вугальнае здабычы Саюзу, за апошні дзесяць месяцаў не дадала 2683000 тон вугалю. Гэта лічба з трыгою навісла над прамысловымі гігантамі СССР. Недахоп вугалю—простая пагроза зрыву прамішляну.

У звязку з асабліва востраю патрэбнасцю ў кваліфікаванай і некваліфікаванай рабочай сіле для вугальнай прамысловасці, ад забеспячэння якую ў значнай меры залежыць ліквідацыя прарываў, ЦК УсеЛКСМ паставіў мобілізаваць 3000 комсамольцаў, накіраваўшы іх у Донбас для штурму прарываў.

Комсамол Беларусі ў гэты дзень ідзе 2 штурмавы эшалён.

2000 лепшых адданейшых комсамольцаў Донбасу — наш сацыялістычны падарунак бальшавіцкай пяцігодцы.

Сёньня адпраўляецца другі штурмавы.

Таварышы комсамольцы і адходнікі!

Шахты Донбасу — забой, лавы чакаюць вашага энтузіязму, комсамольскай напорнасці, вашага волі тварыць сацыялістычныя справы нашай вылікай эпохі.

Інтэрэсы партыі, інтарэсы рабочае класа патрабуюць, каб Донбас, увайшоў у трэці год бальшавіцкай пяцігодкі з выплачанай залатычыннасцю.

Для выканання гэтага пачэснага абавязку партыя заклікала вас, комсамольцаў, — павярнуць апору партыі, надзейных барацьбітоў за левінскую справу.

Мобілізавалі ўсяго 7 чалавек

ЧЭРВЕНЬ, 28 (па тэлефону ад нашага юнкора). Мобілізацыя 20 комсамольцаў з Чэрвеньскай арганізацыі на Донбас — пад пагрозай зрыву. Мобілізавана ўсяго 7 комсамоль-

Таварышы комсамольцы, памятайце!

Комсамол Беларусі, насялаючы сваіх лепшых таварышоў на гэты алкавнейшы фронт, чакае ад вас высокіх бальшавіцкіх тэмпаў работы.

Вы павінны дабіцца найбольшых, найвылікаўшых якасных паказчыкаў вытворчасці працы. Высока тым, маючы сьцяг сацыялістычнага саборніцтва і ўдарніцтва, будзьце першым сярод першых на арганізацыі ў шахтах скразных брыгад, брыгад тэмпаў, плянава-операцыйных груп, штурмуемых прарываў, бярэце на буксір таварыша па забой, суседа па шахце.

Комсамольцы—штурмавікі!

Памятайце наш наказ: абвясціце самю бязлітасную барацьбу за павышэнне працоўнай дысцыпліны, супроць рвацтва, разгільдзіства, лодырніцтва, нядбайнасці, супроць нявольніцкіх тэмпаў работы.

Стварайце хвалю грамадскай нецярпимасці, ганьбуйце дэзертыраў з сацыялістычнага фронту — латуноў.

Справа гонару кожнага комсамольца—моцна трымаць у сваіх руках рычагі сацыялістычных вярштатаў, упэўнена ісьці па шляху перамог чэкаўскай.

Памятаючы гэты бальшавіцкі абавязак, адкажаце на наказ комсамолу Беларусі поўнай сацыялістычнай контрактацыяй.

Выканайце доўг бальшавікоў-ленінцаў!

ЦК ЛКСМБ.

Лепшых ударнікаў—у Донбас!

Смалівіцкі РК ЛКСМБ, атрымаўшы дырэктыў ад ЦК аб мобілізацыі комсамольцаў на Донбас, размеркаваў лічбы па асобных ічэйках.

Местачковы актыў комсамолу разасланы для растлумачэння і абгаварвання адозвы ЦК УсеЛКСМ аб ліквідацыі прарываў. Комсамольскія ічэйкі, абгаварыўшы пытаньне аб прарывах у прамішляне, тут-жа вылучалі лепшых ударнікаў ком-

самольцаў на Донбас. Шмат комсамольцаў жадаюць ехаць добраахвотна.

З другога боку—наглядаюцца яўна штурніцкія адносіны некаторых комсамольцаў да гэтай справы. Напрыклад, комсамалец профсаюзнай ічэйкі—РУСІНАЎ, якога мобілізавала ічэйка, сказаў: — Бярэце омсамольскі білет, але я не паеду. Для мяне і тут хоць работы!

М. Бусік

Дабіваюцца перавыканання вызначанай лічбы

Па разьверстыцы ЦК ЛКСМБ, Дрысенскаму раёну даручана мобілізаваць на Донбас 15 чалавек-які павінны адравацца другім эшалёнам.

Надрыхтоўка пачалася 16-га верасня. Вы ў праведзены нашыраны пленум РК ЛКСМ, а ўвечары гэты-ж дзень—агульны сход Дрысенскай партыйнай ічэйкі з удзелам комсамольцаў ічэйкі м. Дрысы.

Разам з працоўкаю пытаньняў кожнага-вытворчага находу і адозвы ЦК УсеЛКСМ аб ліквідацыі прарываў абгаварылі пытаньне мобілізацыі комсамольцаў на Донбас.

Як пленум, так і парт. сход паставілі разгарнуць шырокую работу і дабіцца перавыканання вызначанай лічбы ЦК да 20 асоб.

Усіх мобілізаваных напярэдні прапусьціць праз партыйны і комсамольскія скоды з мэтай добраахвотна іх падбору.

Д. Цыра.

Мобілізуюць па-баявому

Шклоўскі РК ЛКСМБ па-баявому ўзяўся за мобілізацыю комсамольцаў на Донбас, 20 прадстаўленых ЦК ЛКСМБ месц размеркаваны па ічэйках.

У ічэйкі выяжджаюць спецыяльныя брыгадзіры РК для папулярнага пытаньня аб мобілізацыі комсамольцаў на Донбас. Пост „Чырвонай Зьмены“ МЯДЗЬВЕДЗЕУ.

Абвясцілі сябе мобілізаванымі

Сьмілаўскі РК ЛКСМБ атрымаў 15 месц для пасылкі комсамольцаў на Донбас. РК абвясціў ічэйкам аб мобілізацыі. Калі гэтае пытаньне было пастаўлена на сходзе арцелі валёнчыкаў м. Сьмілавічы, дык ічэйка цалкам дала згоду выехаць у Донбас.

Запісаліся ўсе комсамольцы і 13 беспартыйных. Яны тут-жа абвясцілі сябе ударнікамі на гэтай рабоце.

Комсамольцы і беспартыйная моладзь м. Сьмілавічы добра ўявілі значнае гэтае мобілізацыі.

КОМСАМОЛЕЦ.

Перавыканалі за тры дні ЦК ЛКСМБ

(Па тэлефону ад нашага юнкора)

Грэскі РК ЛКСМБ перавыканаў задаўняе па мобілізацыі комсамольцаў у Донбас на 30%. Мобілізаваныя комсамольцы ўжо адпраўлены другім эшалёнам у Донбас. Райком наладзіў мітынг провадаў і ўрачысты абед. Мобілізаваныя абвясцілі сябе ударнікамі па ліквідацыі прарываў у Донбасе.

Усіх мобілізаваных комсамольцаў райаганізацыйны выпісаны ў Донбас цэнтральны орган комсамолу Беларусі— „ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“.

Зьм. Віталін

Вугаль будзе!

Мы—ленінцы
юнгштурму людзі,
Асілкі мы,
нас не зламаць.
Вугля няма?
ён будзе!
будзе!

Ідзе у шахты
наша раць!
На ўсіх франтах,
на ўсіх вучастках

Адаін і той жа
йдзе продас!
Займае месца былі
казка,

А казка—
быль магутных ГЭС

Навёры кінуць
цвёрды выкап—
Жыцьцё дало
такі загад.

Мы, як да сну,
усе правыклі
Да штурму
ўдарніцкіх брыгад.

На штурм прарыву
ўдарным маршам
Мы ідзем,
выраўноўчы плян.

З агню і сталі
грудзі нашы
Пульсе ў жылах
Асінстан.

У агні
Данецкіх качагарах,
У штольнях сумных
і глухіх

На будзем мы
пра гора кармаць
і пець журботныя
„Сьцікі“.

Мы заклімаем таго
ганьбою
і вытурым
таго мы вон,
хто уцячэ

з пазыцый бою
За антрацыт—
мільёны тон!

Мы—ленінцы,
юнгштурму людзі,
Асілкі мы,
нас не зламаць!

Вугля няма?
ён будзе!
будзе!!!

Ідзе у шахты
наша раць!

Зрываецца мобілізацыя ў Донбас!

Тураўскай арганізацыі ЛКСМБ па разьверстыцы ЦК ЛКСМБ трэба паслаць на Донбас 10 чалавек. З гэтай работай РК ЛКСМБ валовадзіў да апошняга часу. Толькі 19-га ён надумаўся паставіць пытаньне на бюро РК.

Някай растлумачальнай работы сярод комсамольцаў і беспартыйнай моладзі ў гэтым напрамку не вядзецца. Ні на адным сходзе мястэчка, у ічэйках раёну гэтага пытаньня не абгаварвалі. Сэкратар РК даручыў бюро і рабочай частцы

РК падбраць людзей і паслаць, а сам пасля паседжанья здаў справы нядаўна прыехаўшаму пражарпрадаўніку, які, бязумоўна, з гэтай работай не знаёмы і нічога ня робіць.

У комсамольцаў існуюць шкодныя думкі, які гавораць: — „Няхай сам сэкратар едзе!“ Гэтым настроям не дацца патрэбнага адпору. З другога боку маюцца шмат добраахвотнікаў, якія ня ведаюць да каго зьвярнуцца па пытаньнях мобілізацыі. Юнкор Міхась.

Дэзэртырам ня можа быць месца ў шэрагах комсамолу

Капыльскай раённай арганізацыі ЛКСМБ, згодна разьверстыцы ЦК ЛКСМБ, павінна была паслаць на Донбас 25 комсамольцаў.

Мобілізацыя комсамольцаў у шахты выявіла сапраўды класавы твар кожнага комсамольца. Райком размеркаваў даную лічбу па ічэйках. Слабала-Пучынская ічэйка атрымала па разьверстыцы 2 месцы, але не паслала ніводнага комсамольца.

Вось які скурыйкі-дэзэртыры з фронту сацыялістычнага будаўніцтва. Комсамольцы Хоцімскай ічэйкі—Лявона, Бушук, Лясеніч,—устраіліся на

работу ў коопэрацыю. Калі паставілі пытаньне аб пасылцы іх на Донбас, дык яны далі такі адказ:

— Хіба я дурны? Я пасуду вучыцца...
— Я тут знайшоў лёгкую работу.
— Я гараву, а больш ня буду.

Жаніцца буду,—кажа комсамалец Бушук,—а таму не магу ехаць.

Трэба адзначыць, што сэкратар парт. ічэйкі тав. Керсанаў, недацэннае справу пасылкі комсамольцаў на Донбас. Калі ічэйка паставіла пытаньне аб выключэньні з комсамолу памяненых асоб, дык Керсанаў выступіў супроць.

А. Вядомы.

Хваля ўдарніцтва ахапіла Асінбуд



На здымку: Ударнік Фёдару. Ударная брыгада, устанавіўшая турбагенэратар № 1 за 18 дзён, замест 30, атрымала прэмію ў 250 руб.; Шмараў—інжынер-ударнік.

Даць Маскве 10 эшалёнаў бульбы

--бачвая задача комсамол Беларусі

Неадкладна арганізаваць брыгады, падрыхтаваць транспарт, раставіць сілы

3 гонарам выканаць пачэсны абавязак

Маскоўскаму Камітэту УсёлКСМ

Бюро ЦК ЛКСМБ, абгаварыўшы ваш ліст аб узяцці Беларускай камсамолі ініцыятывы па забяспечанню Масквы бульбай пастанавіла: апрама актыўнага ўдзелу КСМ у выкананні агульнага пляну заготовкак нарыхтоваць спецыяльна сіламі комсамольцаў і моладзі 10 эшалёнаў бульбы для накіравання ў Маскву, якія складуць 500.000 пудоў бульбы г.зн. 33 проц. задання для Беларусі.

Усю гэтую работу будзем праводзіць пад лозунгам "Падарунак Беларускага комсамолу IX з'езду УсёлКСМ". З свайго боку лічым, што маскоўская камсамолія павінна ўзяць на сябе наступныя абавязкі:

- 1) Свачасова я разгрузка эшалёнаў бульбы і забяспечанне неабходнымі ўмовамі хавання яе.
- 2) Кантроль за свачасоваым зваротам на месца рухомага саставу (вагонаў і паравозаў).
- 3) Загатоўка тары.

ЦК ЛКСМБ запэўняе маскоўскі комсамол, што ўзяты абавязак загатоўкі і адпраўкі ў Маскву 10 эшалёнаў бульбы будзе выкананы большавіцкімі тэмпамі. Бюро ЦК ЛКСМБ

Эшалёнам адчыніць сэмафоры!

Да ўсіх комсамольцаў і беспартыйнай рабоча-батрацкай, колгаснай і бядняцка-серадняцкай моладзі!

Дарагія таварышы!

Савецкай Беларусі штогод прыпадае генаровая гаспадарча-політычная задача—адпраўка соцень тысяч тон бульбы пролетарскім цэнтрам: Маскве, Ленінграду, Уралу і г. д.

Сёлета ў гэтыя цэнтры павінна быць накіравана на менш 150.000 тон бульбы, апрама тых 350 тысяч тон, якія пойдучы на патрэбы прамысловасці. Набліжэнне халадоў патрабуе сапраўды большавіцкіх тэмпаў і ўдарніцтва, каб работу па загатоўцы і адпраўцы бульбы закончыць да 15 лістапада г. г.

Але, ня глядзячы на гэта, загатоўка і адгрузка бульбы ў пролетарскіх цэнтрах праходзіць недаўшчальна маруднымі тэмпамі, што адбываецца на забяспечанні прадуктамі рабочых і іх сем'яў.

Ленінскі комсамол павінен дапамагчы ў вырашэнні пастаўленых партыйнай задачай. Комсамол БССР і на гэтым фронце—на фронце забяспечвання рабочых цэнтраў бульбай—узяў на сябе абавязак на працягу 20 дзён кастрычніка загатоўваць і адправіць сталіцы Савецкага Саюзу—пролетарскай Маскве—10 эшалёнаў, альбо 500000 пудоў лобрацкай бульбы. Свачасовае выкананне гэтай задачы патрабуе сапраўды ударных большавіцкіх тэмпаў у рабоце.

Маладыя рабочыя савгасаў, колгаснікі, бядняцка-серадняцкая моладзь! Цэнтральны Камітэт комсамолу Беларусі заклікае вас уключыцца ў выкананне важнейшай політычнай задачы,—адпраўкі рабочым прамысловых раёнаў бульбы.

Буйны рост плошчы пад пасевы бульбы ў савгасх і колгасх, наахот рабочых рук высювае задачу аб безадкладным пераклучэнні ўсіх арганізацый і ўсёй савец-

кай грамадзкасці на ўборку бульбы.

Арганізуйце ўдарныя брыгады для дапамогі колгасам і савгасам у каняні, перабіранні і адпраўцы да бліжэйшых станцый добраахвотнай бульбы.

Шляхам арганізацыі судзельных чырвоных абозаў з колгасаў, індывідуальных бядняцка-серадняцкіх гаспадарак дотэрмінова выканаем і перавыканаем пляны заготовкак і дастаўкі на месцы бульбы.

Маладыя рабочыя чыгуўкі і транспарту! На вас кладзецца вялізарная задача на адгрузцы і дастаўцы пролетарскім цэнтрам бульбы.

Арганізуйце спецыяльныя дзінковыя і паравозныя брыгады, якія б па-большавіцку, блз ніякіх затрымак даставілі бульбу пролетарскім цэнтрам.

Арганізуйце пасты на станцыях, каб эшалёны не затрымліваліся ні на хвілінку. Адчыніце эшалёнам сэмафоры!

Дамо суровы адпор кулацка-напманскім элементам, якія выдучы і будучы вёсцы шалёную агітацыю супроць выканання плянаў па загатоўцы бульбы супроць забяспечвання рабочых нашай прамысловасці.

За выкананне і перавыкананне плянаў заготовкак і дастаўкі бульбы рабочым цэнтрам і прамысловасці!

За судзельную калектывізацыю і ліквідацыю кулацтва ах класы!

За гутнае разгортванне сацыялістычнага спарорніцтва і ўдарніцтва і большавіцкія тэмпы ў рабоце па загатоўцы і адпраўцы пролетарскім цэнтрам добраахвотнага прадукту.

За налігодку ў чатыры гаты!

За судзельныя чырвоныя абозы бульбы і хлеба пролетарскім цэнтрам!

ЦК ЛКСМБ

Плян арганізацыі комсамольскіх эшалёнаў бульбы ў Маскву

Загатоўку і адпраўку бульбы правесці сіламі комсамольцаў і піонераў пры дапамозе гарадзкога комсамольскага актыву з прыцягненнем беспартыйнай працоўнай моладзі, арганізуючы падвозку бульбы да станцыі чыгуўкі праз чырвоныя абозы.

Загатоўку размерываць па куштам у наступным парадку.

- 1 куст**
- Крупскім 35 вагонаў
 - Боханаўскім 5 "
 - Талочынскім 5 "
 - Копыскім 25 "
 - Месціслаўскім 70 "
 - Дрыбінскім 10 "
 - Станцыя адпраўкі Ворша.

- 2 куст**
- Лупалаўскім 40 "
 - Магілёўскім 30 "
 - Выхаўскім 30 "
 - Станцыя адпраўкі Магілёў

- 3 куст**
- Буда-Кашалеўскім 100 "
 - Станц. адпраўкі Буда-Кашалеўск.

- 4 куст**
- Стара-Дароскім 100 вагонаў.
 - Станцыя адпраўкі Старыя Дарогі.

- 5 куст**
- Слуцкім 150 вагонаў
 - Станцыя адпраўкі Слуцк.
 - Аршанскому, Магілёўскаму, Гомельскаму, Вабруйскаму і Слуцкаму камітатам перакінуць у вёску комсамольск актыву гораду для дапамогі вёсковым арганізацыям у загатоўцы бульбы. Пры гэтых-жа камітатах утварыць штабы якія будучы кіраваць работай комсамольскай арганізацыі па куштах па загатоўцы, нагрузцы і адпраўцы эшалёнаў у Маскву.

Усю пагрузку эшалёнаў прывесці сіламі комсамольцаў, дзеля чаго перакінуць на ст. пагрузкі комсамольцаў студэнтаў, чырвонаармейцаў гораду, прыцягваючы да гэтага высяковыя аявіні і беспартыйную працоўную моладзь.

Усім райкомам КСМ, дзе будзе ўтварацца загатоўка бульбы, мобілізаваць комсамольцаў і прыцягнуць да гэтай работы працоўную моладзь на каняніе бульбы.

Указаць усім комсамольскім арганізацыям, якія будучы загатоўляць і грузіць бульбу, зьвярнуць асаблівую ўвагу на якасць пагрузкі бульбы ў вагоны.

Для практычнай дапамогі арганізацыям комсамолу ў кіраўніцтве працай адпраўкі эшалёнаў паслаць у галоўныя р-ны 6 чалавек, якія зьвянціць у паўнаважаным ЦК ЛКСМБ Комсамольскіх калектывам і лч. чыг.начных ст. адпраўкі прыняць рашучыя меры для забяспечання эшалёнаў сродкамі перавозкі (вагоны, паравозы), для свачасовай перавідкі вагонаў на ст. пагрузкі бульбы, для хуткага складання цягвікоў з гатовапагружанымі вагонамі бульбы, арганізаваўшы ремонт у амытэрміновы час вагонаў і паравозаў для комсамольскіх эшалёнаў бульбы.

Усе эшалёны абслугоўваць комсамольскімі ўдарнымі брыгадамі, як кандукторскімі, так і паравознымі.

Паставіць пытанне перад Наркомгандам аб дачы ўказання ўсім загатоўчым арганізацыям у месцах загатоўкі бульбы комсамольцамі аб

ПАРТЫЯ ПАТРАБУЕ

ўпарта працаваць па далейшаму разгортванню колгаснага руху

„Асноўнай перашкодай па шляху прыліву зьяўляецца бяздзейнасць раду арганізацый у колгасн. будаўніцтве“

ПАСТАНОВА

Бюро ЦК КП(б)Б аб калектывізацыі

Пасляпохвале пра ядзеньне вяславой снубы, уборкі і вынікі гаспадарчай дзейнасці ў колгасах найбольш ярка выявілі перад шырокімі бядняцка-серадняцкімі масамі сялянства перавагу калектыву.е гаспадаркі і выкікалі новы пр ліў асноўных мас сялянства ў колгасы.

Анак, ЦК вымушаны конста аваць, што раённыя партыйныя арганізацыі яшчэ ня сталі на чале новага прыліву ў колгасы. Канкрэтна гэта выяўляецца ў наступным:

а) Партыйныя арганізацыі не разгарнулі давол шырока работы па падрыхтоўцы і арганізацыі новага прыліву ў колгасы. Збожжагатоўчая кампанія і практычнае ажыццяўленне задач асеньняй снубы, якія стварылі спрыяючыя ўмовы для разгортвання новага прыліву ў колгасы, ня ўвязаны з арганізацый гэтага прыліву і ня выкар.стам у яго мэтах. У значнай частцы раённых арганізацый пінне праваoportуністы няя бяздзейнасць і стаўка на самацёк.

б) З боку раду раённых арганізацый не выяўлена даволі рашучага змаганьня з замкнутасцю колгасаў, што зьяўляюца адной з найвялікшых перашкод новаму прыцёку ў колгасы.

в) Дырэктыва ЦК КП(б)Б аб арганізацыі шырокай справядліваасці колгасаў перад бядняцка-серадняцкімі масамі сялянства большасцю раёнаў ня выканана.

ЦК КП(б)Б лічыць, што зараз, калі ёсць усе ўмовы для больш шырокага прыліву ў колгасы, асноўнай перашкодай па шляху прыліву зьяўляецца бяздзейнасць раду арганізацый у колгасна будаўніцтве і палабленне змаганьня з кулацтвам, што найбольш ярка выя.ілася пры правядзенні збожжа-заготовкак. Гэта знайшло свой адбітак у тым, што па раззе раёнаў ня выяўлены кулакі і праўдлена пераўчысць у давязеньні шывёрных заданняў да кулацкага двара і выкананні тэрмі ў здачы збожжа. Гэтыя зьявішчы ЦК кваліфікуе як правы правага oportунізму ў рабоце партыйных арганізацый і прыману весті імі (гэтымі зьявішчам) с.міе непрымримае і бязлітаснае змаганьне.

ЦК КП(б)Б прапануе: 1. Дабіцца рашучага пералома ў рабоце назаваных партыйных арганізацый па арганізацыі новага прыліву. Усю работу па калектывізацыі пссна ўвязач з правядзеннем збожжагатоўчай і асеньняй пасевняй кампаніямі. Раённыя арганізацыі павінны разгарнуць шырокую масавую політычную работу сярод бядняцка-серадняцкіх мас сялянства, стаць на чале новага прыліву і арганізаваны яго.

Цьверда і няўхільна праводзіць генеральную лінію партыі, вёсць рашучае змаганьне з пр вао оргун стачнімі інструам, якія ігноруюць патрэбнасць ўпарта работы па далейшым разгортванні колгаснага руху. Разам з тым ЦК рашуча папярэджае а недапушчальнасці паўтарэння меўшых месца ў мінулым „одез.левых“ забіваў (парушэнне добраахвотнасці колгаснага руху, адміністраваньне і г. д.).

2. Бял літасна змагацца з настаямі самацёку ў колгасным руху імкненьнямі адкасаць работу па калектывізацыі на зямовы і вясняны час. Неадкладна забяспечыць выкананне дыр-тывы ЦК(б)Б арганізацыі шырокіх справядліва-х сходаў у колгасах перад сялянамі-дзівасо-ішчам, рашуча змагаючыся з усімі правамі замкнутасці колгасаў і шырока популярызуючы дасягненні колгасаў.

3. Рашуча перабудаваць работу раённых колгас-коопэрацыйных арганізацый, падпарадкаваўшы яе задачам ініцыяльнага гаспадарчага змаганьня існуючых колгасаў і арганізацый новага прыліву. Разам з тым, ЦК яшчэ раз падкрэслівае абавязак кал-

най райпартарганізацыі хутчэй перабудаваць сваю работу такім чынам, каб большасць раённых адказных работнікаў працавала непасрэдна ў колгасах і сярод бядняцка-серадняцкага сялянства, аказваючы ўсямерную дапамогу партыйчымкам.

Неабходна забяспечыць колгасна-коопэрацыйныя органы сапраўды лепшымі работнікамі, адольнымі паслядоўна і да канца ажыццяўляюць генеральную лінію партыі.

Адзелу кадраў у дэкадны тэрмін падрыхтаваць і несьці на разгядна бюро пытаньне аб узмацненні работнікамі колгасна-коопэрацыйнай сыстэмы і аб падрыхтоўцы кадраў арганізатараў колгаснага будаўніцтва.

4. Важнейшай умовай далейшага развіцця колгаснага будаўніцтва зьяўляецца арганізацыйнае і гаспадарчае замацаванне існуючых колгасаў шляхам правільнай арганізацыі працы, поўнай мобілізацыі ўнутраных рэсурсаў і выкарыстоўвання рабочай і шыгавай сілы, шляхам свачасовага і правільнага размерывання ўраджэю і прыбыткаў колгасу.

5. Забяспечыць рашучы пералом у раз ортаўняй работы сярод бядняцка-серадняцкіх мас жанчы. выкарыставаць перавыбарную кампанію дэлегацкіх сходаў для актывізацыі мас жанчы на актывнае змаганьне за ўмацаванне колгасаў і арганізацыі новых. ЦК КП(б)Б разглядае несаапанку работы сярод жанчы, як адну з горшых праўд правага ўхілу на практыцы і патрабуе неадкладнага выканання дырэктывы аб разгортванні работы сярод жанчы.

6. У адпаведнасці з задачай па арганізацыі новага прыліву ў колгасы патрэбна карэнным чынам палепшыць работу з беднотай. Фактычнае становішча работы з беднотай зьяўляецца абсолютна недапушчальным. Партыйныя дырэктывы па гэтаму пытанню ў радзе месці ігноруюцца. Райкомам правесць становішча работы з беднотай усіх арганізацый і прыняць меры да поўнага выканання дырэктывы партыі аб рабо е з беднотай.

7. Падрыхтоўчую работу да дня ўраджэю і калектывізацыі і святкаваньне гэтага дня правесці пад знакам прыліву бядняцка-серадняцкіх мас у колгасы.

Па БССР

Комплектаванне пэдтэхнікуму зрываецца

Барысаў, 29. (Ад нашага юнкора). Навучальны год ужо пачаўся. Між тым пэдкурсы зусім не укомплектаваны. Пэдтэхнікум укомплектаваны рабочымі на 15 проц., замест патрэбных 40 проц. Кугель.

„Цяпер няма часу—пазьней падумаем“

Колгас „Чырвоны Профінтэр“, Сьмілавіцкага раёну, зьяўляецца адным з сьвінаг доўных колгасаў у раёне. Колгас да кастрычніка м-ца павінен закончыць будаўніцтва свінніарніка на 100 свіннаматак і укомплектаванне сьвінага стада.

Але да гэтага часу праўдзельна нічога ў гэтым напрамку не зробіла. На запытаньне ў старшын праўлення тав. Лазарчыка, чаму колгас не комплектуецца сьвіньнімі і не класціцца аб будаўніцтве свінніарнікаў мы атрымалі такі адказ:—Цяпер няма часу,—аб гэтым пазьней падумаем. В. К.

Выканалі на 75 проц.

Плешчаніцы, 29. (Па телефону ад нашага юнкора). На 20 верасня нарыхтована 345 тон хлеба, што складае 75 проц. гадавога пляну. Дрэнныя справы з загатоўкай бульбы,—плян выканан толькі на 25 проц.

Да 1 кастрычніка гадавы плян па загатоўках хлеба і бульбы будае выканан. Г.



Трактарная калёна на колгаскіх палёх.

ДНІ БАЯВОЙ ПЯЦІГОДКІ

3 дымам—прастоі,
Выганім лень,
Пляны—на сто адсоткаў!

Моцна запомнім:
Кожны наш дзень—
Дзень баявой пяцігодкі.
БЯЗЫМЕНСКІ.

Працавалі дружна і ўзгоднена...

Савецкая Беларусь будучыня. Краіне патрэбны будаўнікі, а кваліфікаваных працаўнікоў не хапае. І вось, для правядзення вентыляцыі ў вялізарным гомельскім чыгуначным клубе, з Кіева быў выіскан кваліфікаваны рабочы-комсамалец т. Шымановіч. Гомельскі клуб чыгуначнікаў будучыня па апошнім слову тэхнікі і павінен быць скончаны да сьвята Навстрэчнай рэвалюцыі. Тав. Шымановіч арганізоўвае ударную комсамольскую брыгаду з 5 чалавек.

Для чаго прыгнані „пацаноў“?

Глянуўшы першы раз на ударную брыгаду Шымановіча можна ўсумніцца ў тым, што яна выканала ўскладзеныя на яе задачы. Хлопцы ад 18 да 21 году. Калі гэтыя 5 чалавек прышлі на пабудову, адміністрацыя пачала скардзіцца:

— Каго сюды прыгнані (?!) якіхсьці пацаноў... Недааказваюць усю складанасць працы па вентыляцыі такой пабудовы, як клуб чыгуначнікаў... Ды няўжо гэтыя пацаны справяцца?

На верылася людзям, што 5 малых запаленых энтузіязмам комсамольцаў змогуць выканаць такую складаную і цяжкую працу.

Па дагавору вентыляцыйныя работы павінны былі распачацца першага ліпеня, але фактычна яны пачаліся 4-га тэмня, што памяшканьне ня было падрыхтавана.

Памятайце, хлопцы, мы—ударная брыгада!

3-га ліпеня перад пачаткам працы складалася паселжаньне ударнай комсамольскай брыгады. На гэтым паселжаньні 5 комсамольцаў, на чале з Шымановічам, аб'ядуюць сябе ударнымі і бяруць на сябе абавязкі:

— Выкананьне работы ў тэрмін, згодна данага пляну;

— Павялічэнне вытворчасць працы кожнага ударніка;

— Зьніжэнне сабекошту шляхам зьніжэння расходу, замест 5 рублёў—4 р. 50 к.;

— Зьменшэнне расход матар'ялаў ліставага жалеза, шляхам усмертнага выкарыстання абрэзкаў і зьніжэння іх колькасць да 4 проц.

— Зьніжэнне страты па заклёнках, балтах і фарбах;

— Палепшэнне якасць вырабу ў адпаведнасці з правільнай сінформ.

Адміністрацыя для паспяховага выканання гэтага дагавору ўзяла на сябе абавязкі свецкай паліцыі павялічыць для работы. Але лічачы,

што ўсё гэта „блзненская зацэпа“ адміністрацыя і не падумала нават прыступіць да выканання сваіх абавязкаў.

А ударная брыгада з першага ж дня пачала націскаць.

— Хлопцы, мы далі слова, мы абяцалі зрабіць!

—Памятайце, хлопцы, зараз мы—ударная комсамольская брыгада!

Шымановіч кідаўся з аднаго паверху на другі, з месца на месца, шукаў матар'ялу, падганяў адсталых.

Яны стараюцца і працуюць ударна

Нявер'е ў сур'езнасць работы брыгады, нявер'е ў сілу „блзненскай зацэпы“ пачало з пачаткам працы таяць. Кожны рабочы і нават зусім недаверлівая адміністрацыя, бачачы дасканалую прыкладную працу брыгады, змянялі свае адносіны да „зацэпы блзнау“.

Старэйшы прараб, інжынер, раласна ўжываючыся, з гонарам расказвае аб брыгадзе:

— Хлопцы-маладзіцы! Стараюцца. У іх работа гарэць у руках. Хлопцы працуюць сапраўды ударна. Гэта ўпяршыню я оустрачаю, што даяраюць такім малымі работнікам грандыёзную работу на агульную суму 61.789 рублёў 38 кап. Але з гэтай работай, па-мойму, яны справяцца нават раней данага ім тэрміну, яны-ж стараюцца і працуюць ударна.

І мне ў гэтым хутка прышлося ўпэўніцца.

Як чэрці прыткія

Я сустраў тав. Шымановіча, калі ён бег да сваёй брыгады са словамі:

— Хлопцы, канавы вырыта, крой пракладваць!

А пракладваць доўгія паветраводы і складаныя цэнтральныя ўстаноўкі „ня фунт ізіому зьвесці“, як гавораць рабочы. Адзін рабочы стаяр зьдзіўляецца:

— І як гэта шпігалець паспяваюць? Туды назад прашмыгне Шымановіч, за ім астаўні і праз газ-ну-дзьве ўжо пракладзены складаныя ўстаноўкі. А-ж самы галоўны інжынер зьяе: — Як чэрці прыткія.

Скончылі раней тэрміну

І гэтыя „прыткія чэрці“, гэтыя „пацаны“, „блзненскую зацэпу“ правялі ў жыццё, давайце, што значыць працаваць ударна.

„Шпана“ вымярала работу раней значанага тэрміну на 5 дзён! Прыработан у іх 152 проц, у той

час, калі ў другіх толькі—147 проц. Хаця ударная брыгада і зьнізіла роўняні на 10 проц. з пуда.

Мне тут лішне даваць вывады, апытваць працу ударнай брыгады. Аб гэтым даволі красамоўна гаворыць акт, складзены камісіяй, якая правярала працу брыгады.

Ударная брыгада ўвесь час працы апыналі адносілася да выдаткоўвання матар'ялаў і давайце колькасць абрэзкаў да 4 проц. ад агульнай колькасці жалеза, выдаткаванага на пабудову вентыляцыі.

— След адзначыць, што на ўсіх лініях з расьмерамі 500 × 500 мм, усталявалі, замест флянцаў з кутавага жалеза — 30×30×5, разьёмныя флянцы з блыхі на выраб якіх фактычна скарыстоўваліся абрэзкі агульнай колькасць гэтых флянцаў — 50 пар.

Асабліва цяжкая праца па вентыляцыі перада паную (вэстыбюлю) набыў зроблена даюна і прыгожа.

— Работа ударнай брыгады працякала дружна і ўзгоднена!

Ці патрэбны пасля гэтага коментары?

Шляхам соцсаборніцтва мы перамагам

— Шымановіч, чаму твая брыгада выканала працу раней тэрміну? Чаму якасць вышэй прадукцыі здавальняючая? Чаму вы больш іншых рабочых зарабіцеце?—пытаюся ў брыгадзіра ударнай брыгады.

Спачатку тав. Шымановіч зьдзіўлены:

— Шт за пытаньне?

А потым, ухмыляючыся, кажа:

— Мой бацька—стары кваліфікаваны рабочы, спецыяліст па вентыляцыйных устаноўках. Працуе ўжо каля 35 год. І вось, зусім ядаўна, мы з ім заключылі саюмову.

На лепшую працу з ім спаборнічалі сьмешна, а таму мы спаборнічалем на зьніжэнне сабекошту, зьніжэнне страт і інш. Хлопцы брыгады, таксама стараюцца не падгадзіць перад старымі. Вось чаму мы перамагам соцсаборніцтва мы і перамагам!

У брыгадзе—усе маладыя хлопцы. Ніякіх вытворчых сэкрэтаў мы ня маем. Але любім працу, і працуем ударна. У выніку—у нас добрая якасць, калічым раней вызначанага тэрміну і больш зарабляем.

Галоўны „окрэт“ нашай працы ў тым, што мы працуем шляхам соцсаборніцтва,—каначэ Шымановіч.

Цішка Верны.

Кляса супроць клясы

Індыя

Крывавыя сутычкі сялян з поліцыяй

Рэволюцыйны рух ахапіў працоўнае сялянства

СТАМБУЛ, 24. Усе паведамленьні з Індыі ўказваюць на рост рэволюцыйнага руху сялянства.

У шэрагу правінцый сяляне рашуча адмаўляюцца выконваць распараджэньні ўлады, ня ўхіляючыся ў выпадку неабходнасьці і ад баёў з поліцыяй.

Орган нацыянальнага конгрэсу „Бомбэй Кронікл“ паведамляе аб 10-тысячным сялянскім мітынгу ў Дадлау, на якім сяляне рашылі адмовіцца ад уплаты падаткаў. Тая-ж газета паведамляе, што ў Валігхадзе мітынг 20 тысяч сялян рашыў не прызнаваць ляснога закону.

У Нарынджы, па паведамленьнях той-жа газеты, на мітынг 20 тысяч сялян, у тым ліку 3000 жанчын, усе рашылі не прызнаваць ляснога закону. (Сомбэйская правінцыя).

1000 сялян з поспехам атакавалі атрад узброеных поліцэйскіх у 100 чалавек.

За першы тыдзень верасьня ў шэрагу месц правінцыі Бэнгалія адбыліся значныя сутычкі сялян з поліцыяй. У гэтых сутычках поліцэйскія часці адступілі з значнымі ўронам.

Кітай

Новыя гэрцічныя перамогі чырвоных

Шэраг гарадоў заняты чырвонымі атрадамі

ШАНХАЙ, 27. Па паведамленьню газеты „Шанхай-Шы-Бао“ чырвонаармейскі атрад у колькасці 2000 чалавек заняў панятковы горад Пінхуэй, які знаходзіцца на паўднёва-усходнай мяжы правінцыі Фуцзянь і Гуандунь.

Тая-ж газета паведамляе аб наступленьні чырвонай арміі на павеце Далу. Чыюлі і Піню ў раёне ўсходняй і паўночнай рэк правінцыі Гуандунь.

Па вестках, атрыманых з про-

вінцы Фуцзянь, чырвоныя войскі занялі горад Сянчэнь на граніцы правінцыі Фуцзянь і Цзянсі. Газета „Хунці-Шы-Бао“ паведамляе аб тым, што чырвонаармейскі атрад з 300 байцоў заняў павеце Сін-Фын на паўднёвым захадзе правінцыі Цзянсі. Заняты таксама і суседні павеце Тайю.

Гэтая-ж газета паведамляе, што мясцовае сялянскае насельніцтва з захапленнем сустракае чырвоную армію, аказваючы ёй дапамогу.

Ханькоу на васным становішчы

ШАНХАЙ, 27. Па маючыся тут вестках Ханькоу ўсё яшчэ знаходзіцца на васным становішчы.

Штодзённа на людных месцах адбываюцца пакараньні сьмерцю. Нядаўна ў адным з парту ў ваво-

ліцах Ханькоу паўстаў атрад кулямётчыкаў.

У распараджэньне ўлады французскай концэсіі прыбылі 4 новыя танкі, якія знаходзяцца ў поўнай баявой гатоўнасці.

Па ссэр

Ударныя заводы

Ніжні Ноўгарад. 28. Выксунскія заводы абвешчаны ударнымі. Жонкі рабочых рашылі адпрацаваць два дні на заводзе для ліквідацыі прарыву.

Заводы працуюць па ударнаму

Ленінград. На жалезным заводзе імя Сталіна скончана паравая турбіна ў 24 тысячы кілёват. Турбіна бліскача вытрымала іспыт.

Гэтым самым праграма па будыні турбабудуўніцтва выканана поўнасьцю. Узяты абавязак перад партыяй і краінай выкананы раней тэрміну на тры дні.

Суднабудуўнічы завод імя Марці выканаў галоўную праграму па выпуску прадукцыі на 100,1 проц. Завод даў краіне 12 новых комерцыйных суднаў. З кожным днём расьце колькасць электрычных заводаў, дзятэрмінова выканаўшых плян другога году пяцігодкі.

„ПАРЫСКАЯ КОМУНА“ Ў БАТУМЕ

(Ад нашага спэцкора)

Блізка ля Батуму карабель правёў вучобныя манэўры. У сталіцу Аджарыстану—Батум прыбылі сваячасова, дакладна па пляну.

Параходы, якія знаходзяцца ў порце, у тым ліку італьянскі і ангельскі гандлёвыя транспартнікі, вітаюць лінейны карабель салютамі. Батум карабель наведвае першы раз.

Асноўная мэта паходу—трайроўка асабовага складу ўвосень, узмацненне яшчэ больш сувязі з працоўнымі Закаўказзя. Карабель наведваць шматлікія экскурсіі рабочых. У часе стаянкі ўся каманда бывае на беразе, наладжвае вечары сувязі, экскурсіі на нафтаправад, батанічны сад.

Паводзіны чырвонафлётцаў на беразе—прыклад сьведомай рэволюцыйнай дысцыпліны. Маршуюцца выхад у порт Поці.

Адказы рэдактар—Рэдулегія

Рэдакцыя „Комсомольской Правды“ і ЦК ЛКСМБ

1 кастрычніка склікаюць шырокую нараду па пытаньню аб проблеме балот.

На нараду запрашаюцца прадстаўнікі мэліакамтэту НЗ-БССР, Балотнай станцыі, НДІ, Белмалжывёлазаводу, Белкалгасцэнтру, Ільняншчыковага Аб'яднаньня.

Нарада адбудзецца 1 кастрычніка, а 5-й гадзіне ўвечары ў памяшканьні ЦК ЛКСМБ

(вул. Энгельса, былое памішканьне АК КП(б)Б)

„КОМСАМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“ ЦК ЛКСМБ

Сьведкі няўпыннага росту

На Чырвонаштавартным машына-будаўнічым заводзе „Энэргія“, ідзе ўзмоцненая падрыхтоўка да дзе ўдарніка. Адчуваецца ударная першая напружанасьць.

Канчаецца другі год пяцігодкі. Падводзяцца вынікі, складаюцца новыя пляны.

Па прыблізных падліках прамфінплян на 29-ае верасьня па заводзе выканан на 100,9 проц. Гэта радуе рабочых. Гэта досыць значная лічба, пры тых прарывах, якія меліся на заводзе ў першым месцы 4-га кварталу. Прачы ў ліквідавалі дзякуючы ударнай рабоце.

Вось некаторыя паказчыкі па асобным брыгадах.

Брыгада па зборцы сартовак жарствы, замест намечаных па пляну 120, сабрала і выпусціла 122 сартукі.

Брыгада ліцейчыкаў па фармоўцы кампазітаў 28-га верасьня скончыла сваё заданьне.

Яшчэ не па ўсіх цэхах праведзены падлікі. 1-га кастрычніка, у дзень ударніка, адбудзецца агульна-гарадзкая канфэрэнцыя, дзе будуць падзены вынікі работы заводу за 12 месцаў. Там-жа будзе зацьверджан прамфінплян на квартал кастрычнік—сьнежань. Дзякуючы сустрэчнаму прамфінплян, мы маем на заводзе значнае павышэньне яго паказчыкаў у параўнаньні з мінулым. Вось факты.

Плян павялічан:

на 200 сьвідравальных вэрштатаў на 100 сартовак.

На гэтай-жа канфэрэнцыі 48 лепшых ударнікаў заводу будуць праміяваны.

Гарбарня „Бальшавік“. Тая-ж самая ударнасць і напружанасьць... Хромавы цэх. Дошка са зводнай выкананьня прамфінплян па цэху з 1-га па 25-ае верасьня гаворыць:

па пляну было прапанавана замачыць 66 тысяч скур, замочана ж 69.541, што складае—103 проц.; намячалася выпусціць 66 тысяч скур, выпушчана ж фактычна 73.517, што складае—111 проц....

Салавітыя і іскрывыя лічбы. Хочацца чытаць і чытаць іх басконца. Яны—наілепшыя сьведкі нашага бесперапыннага росту... І гэтак па ўсіх цэхах—прамфінплян перавыконваецца.

Вось ударная брыгада абгонішчыкаў хромавага цэху. Нормы абгонкі на кожнага ударніка—450 скур на дзень. Але хлопцы апраўдваюць зьяньне ударніка. Абганіюцца штодзённа кожным на 500—550 і нават некаторымі на 600 скур на дзень. Дзякуючы гэтаму, з новага году норма абгонкі падвышаецца да 500 скур. У брыгадзе намазчыкаў норма—375, выконваецца—475—500 на дзень скур. У іншых брыгадах тое-ж самае—салавітыя і а-

бравыя лічбы, сьведкі нашага няспыннага росту.

У заключэньне малечкі дакумант сапраўдай ударнасці, аднасьці справе, выкананьня пяцігодкі ў чатыры гады. Вось ён, з „Ільічэўкі“ хромавага цэху.

ВЫКЛІК

Мы ударная брыгада глейтаўшчыкоў хромавага цэху скур-заводу „Бальшавік“—бярем на сябе абавязак узяць вытворчасць працы на 10 проц. у апошніх адзінках і выклікаем паслядаваць нашаму прыкладу ўсіх астатніх рабочых хромавага цэху.

ПОДПІСЫ ГРУПЫ РАБОЧЫХ.

„Бальшавік“ прыдзе першым з першых да новага году пяцігодкі. Раўняцца па ім—вось лезьва адстаючым.

Ві—лі.

Выклік

Брыгада Беларускага Другога Дзяржаўнага Тэатру, якая адпрацавала на колгасных палках 2 дні і прыняла ўдзел у культ. вечары, выклікае Беларускі Дзяржаўны Тэатры (БДТ-1 і БДТ), а таксама ўсе вандруўныя тэатры адпрацаваць па 1 выхаднаму дню ў колгасах ці савгасах, адначасова наладжваючы на месцы працы культвечары

Брыгада БДТ-2.